

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
БЕЛОРОУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**Кафедра финансового права и правового регулирования хозяйственной  
деятельности**

**ХУРСИН  
Дарья Юрьевна**

**ЛИЗИНГ КАК ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ**

**Аннотация к дипломной работе**

**Научный руководитель:  
старший преподаватель  
Д.Н. Северин**

**Минск, 2014**

## **РЕФЕРАТ**

Дипломная работа: 69 страниц, 6 таблиц, 1 диаграмма, 70 литературных источников.

Перечень ключевых слов: ЛИЗИНГ, АРЕНДА, ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ, ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ, ПРЕИМУЩЕСТВО, РИСКИ, УЧАСТНИКИ, СДЕЛКА, ВЫКУП, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

Объектом исследования является лизинг в системе источников финансирования деятельности предприятия.

Целью работы является комплексное правовое исследование специфики лизинговых правоотношений как формы финансирования деятельности предприятия, его правовое регулирование, а также выработка предложений по совершенствованию правового регулирования лизинга в Республике Беларусь.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные методы познания. Среди общенаучных методов были использованы системный и комплексный анализ, логические методы, анализ и синтез, статистическая обработка данных; специальные методы, а именно системный, исторический, нормативный и иные научные методы познания.

Лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникающих при финансировании деятельности предприятия путем предоставления в пользование машин, недвижимости, оборудовании и других основных производственных фондов. Лизинговая сделка имеет определенные особенности, которые выражаются во взаимоотношениях между сторонами, объемом прав и обязанностей, наличием косвенных субъектов сделки, основанием расторжения договора и иными обстоятельствами, в связи с чем можно говорить об иных отношениях, не относящихся к виду аренды.

Статистика за 2009-2013 гг. отображает положительный рост использования лизинговых операций в Республике Беларусь. Положительные моменты лизинга наблюдаются как на практике, так и в теории. Если правильно определить его внутренние возможности и с пониманием применить его в производстве, то результат будет положительным. При создании благоприятных условий для бизнеса объем лизинговых сделок может значительно вырасти, так как лизинг является самой оптимальной формой финансирования деятельности как субъектов малого и среднего предпринимательства, так и крупных предприятий.

## РЭФЕРАТ

Дыпломная работа: 69 старонак, 6 табліц, 1 дыяграма, 70 літаратурных крыніц.

Пералік ключавых слоў: ЛІЗІНГ, АРЭНДА, ФОРМА ФІНАНСАВАННЯ, АПЕРАТЫЎНЫ ЛІЗІНГ, ФІНАНСАВЫ ЛІЗІНГ, ПЕРАВАГА, РЫЗЫКІ, УДЗЕЛЬНІКІ, ЗДЗЕЛКА, ВЫКУП, СПЫНЕННЕ ДАГАВОРА.

Аб'ектам даследавання з'яўляецца лізінг ў сістэме крыніц фінансавання дзейнасці прадпрыемства.

Мэтай працы з'яўляецца комплекснае прававое даследаванне спецыфікі лізінгавых праваадносін як формы фінансавання дзейнасці прадпрыемства, яго прававое рэгулюванне, а таксама выпрацоўка прапаноў па ўдасканаленні прававога рэгулювання лізінгу ў Рэспубліцы Беларусь.

Метадалагічную аснову даследавання склалі агульнанавуковыя і спецыяльныя метады пазнання. Сярод агульнанавуковых метадаў былі выкарыстаныя сістэмны і комплексны аналіз, лагічныя метады, аналіз і сінтэз, статыстычная апрацоўка даных; спецыяльныя метады, а менавіта сістэмны, гістарычны, нарматыўны і іншыя навуковыя метады пазнання.

Лізінг - сукупнасць эканамічных і прававых адносін, якія ўзнікаюць пры фінансаванні дзейнасці прадпрыемства ў ходзе прадастаўлення ў карыстанне машын, нерухомасці, абсталяванні і іншых асноўных вытворчых фондаў. Лізінгавая здзелка мае пэўныя асаблівасці, якія выяўляюцца ва ўзаемаадносінах паміж удзельнікамі, аб'ёмам правоў і абавязкаў, наяўнасцю ўскосных суб'ектаў здзелкі, падставай скасавання дагавора і іншымі абставінамі, у сувязі з чым можна казаць аб іншых адносінах, якія не адносяцца да віду арэнды.

Статыстыка за 2009-2013 гг . адлюстроўвае станоўчы рост выкарыстання лізінгавых аперацый у Рэспубліцы Беларусь. Станоўчыя моманты лізінгу назіраюцца як на практыцы, так і ў тэорыі. Калі правільна вызначыць яго ўнутраныя магчымасці і з разуменнем прымяніць яго ў вытворчасці, то вынік будзе станоўчым. Пры стварэнні спрыяльных умоў для бізнесу аб'ём лізінгавых здзелак можа значна вырасці, так як лізінг з'яўляецца самай аптымальнай формай фінансавання дзейнасці як суб'ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва, так і буйных прадпрыемстваў.